



| №<br>п/п | Назва модуля, вучэбнай<br>дысцыпліны, курсавога<br>праекта (курсовой работы)                                                                           |     |   | Усяго | Аўдыторных | 3 іх   |              |            | I курс    |                        |             |              |                       |             | II курс      |                         |             |              |                         |             | III курс     |                         |             |              |                         |             | IV курс      |                         |             |  |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|------------|--------|--------------|------------|-----------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--|--------------------|
|          |                                                                                                                                                        |     |   |       |            | Лекцыі | Лабараторныя | Практычныя | Семінарыя | 1 семестр,<br>18тыдняў |             |              | 2семестр,<br>17тыдняў |             |              | 3 семестр,<br>18 тыдняў |             |              | 4 семестр,<br>17 тыдняў |             |              | 5 семестр,<br>18 тыдняў |             |              | 6 семестр,<br>17 тыдняў |             |              | 7 семестр,<br>18 тыдняў |             |  |                    |
|          |                                                                                                                                                        |     |   |       |            |        |              |            |           | Усяго гадзін           | Аўд. гадзін | Зал. адзінак | Усяго гадзін          | Аўд. гадзін | Зал. адзінак | Усяго гадзін            | Аўд. гадзін | Зал. адзінак | Усяго гадзін            | Аўд. гадзін | Зал. адзінак | Усяго гадзін            | Аўд. гадзін | Зал. адзінак | Усяго гадзін            | Аўд. гадзін | Зал. адзінак | Усяго гадзін            | Аўд. гадзін |  | Зал. адзінак       |
| 1.6.4    | Гісторыя і сучасная арганізацыя дзяржаўных устаноў Беларусі                                                                                            | 3   | 4 | 216   | 104        | 64     |              |            | 40        |                        |             |              |                       |             |              | 108                     | 50          | 3            | 108                     | 54          | 3            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 1.6.5    | Адміністрацыйнае права Рэспублікі Беларусь                                                                                                             |     | 3 | 108   | 50         | 30     |              |            | 20        |                        |             |              |                       |             |              | 108                     | 50          | 3            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 1.7      | Модуль «Архівы ў інфармацыйным забеспячэнні кіравання»                                                                                                 |     |   |       |            |        |              |            |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  | УК-1,2;<br>БПК-4,5 |
| 1.7.1    | Архівазнаўства                                                                                                                                         | 6   | 5 | 232   | 120        | 70     |              |            | 50        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 116                     | 60          | 3            | 116                     | 60          | 3            |                         |             |  |                    |
| 1.7.2    | Архівы органаў і арганізацый                                                                                                                           |     | 6 | 110   | 52         | 32     |              |            | 20        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 110                     | 52          | 3            |                         |             |  |                    |
| 1.8      | Модуль «Курсавая работа» <sup>1</sup>                                                                                                                  |     |   |       |            |        |              |            |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  | УК-1,6;<br>БПК-2   |
| 1.8.1    | Курсавая работа 1                                                                                                                                      |     |   | 40    |            |        |              |            |           |                        |             |              | 40                    |             | 1            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 1.8.2    | Курсавая работа 2                                                                                                                                      |     |   | 40    |            |        |              |            |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              | 40                      |             | 1            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 1.8.3    | Курсавая работа 3                                                                                                                                      |     |   | 40    |            |        |              |            |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 40                      |             | 1            |                         |             |  |                    |
| 2.       | Кампанент установы вышэйшай адукацыі                                                                                                                   |     |   | 3216  | 1584       | 824    | 40           | 320        | 400       |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.1      | Сацыяльна-гуманітарны модуль 2                                                                                                                         |     |   | 144   | 68         | 36     |              |            | 32        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.1.1    | Гісторыя палітычнай і прававой думкі ў Беларусі / Крыніцы па вывучэнні развіцця прававых сістэм сучаснасці / Гісторыя дзяржавы і ўлады замежных славян |     | 4 | 72    | 34         | 18     |              |            | 16        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              | 72                      | 34          | 2            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  | СК-1               |
| 2.1.2    | Гісторыя навукі і тэхнікі / Гісторыя прадпрыемальніцтва ў Беларусі/Усеагульная гісторыя мастацтва                                                      |     | 4 | 72    | 34         | 18     |              |            | 16        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              | 72                      | 34          | 2            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  | СК-4,8             |
| 2.2      | Лінгвістычны модуль-2                                                                                                                                  |     |   | 284   | 188        |        |              | 188        |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  | БПК-3;<br>СК-2     |
| 2.2.1    | Замежная мова (спецыяльная тэрміналогія дзелавой камунікацыі)                                                                                          | 4   |   | 124   | 88         |        |              | 88         |           |                        |             |              |                       |             |              | 62                      | 44          |              | 62                      | 44          | 3            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.2.2    | Замежная мова (спецыяльная тэрміналогія навуковай сферы) / Замежная мова (спецыяльная сацыяльна-палітычнай сферы)                                      | 6   |   | 160   | 100        |        |              | 100        |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 72                      | 50          |              | 88                      | 50          | 4            |                         |             |  |                    |
| 2.3      | Модуль «Гісторыя дзяржаўнай улады і кіравання замежных краін»                                                                                          |     |   | 320   | 192        | 118    |              |            | 74        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  | БПК-2;<br>СК-3     |
| 2.3.1    | Гісторыя дзяржаўнай улады і кіравання замежных краін                                                                                                   | 1,2 |   | 320   | 192        | 118    |              |            | 74        | 162                    | 124         | 4            | 158                   | 68          | 3            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.4      | Модуль «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя навукі»                                                                                              |     |   | 340   | 206        | 126    |              |            | 80        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  | СК-4               |
| 2.4.1    | Крыніцазнаўства                                                                                                                                        | 2   | 1 | 220   | 126        | 80     |              |            | 46        | 122                    | 64          | 3            | 98                    | 62          | 3            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.4.2    | Спецыяльныя гістарычныя навукі (дыпламатыка, беларуская палеаграфія) / Спецыяльныя гістарычныя навукі (сфрагістыка, генеалогія і геральдыка)           |     | 4 | 120   | 80         | 46     |              |            | 34        |                        |             |              |                       |             |              | 60                      | 36          |              | 60                      | 44          | 3            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.5      | Модуль «Сучасныя тэхналогіі ў кіраванні дакументамі»                                                                                                   |     |   | 464   | 226        | 118    | 40           | 68         |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  | БПК-4;<br>СК-5     |
| 2.5.1    | Інфармацыйныя тэхналогіі ў кіраванні дакументамі                                                                                                       | 5   |   | 120   | 68         | 28     | 40           |            |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 120                     | 68          | 3            |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.5.2    | Тэхналогіі баз даных у кіраўніцкай дзейнасці / Методыка стварэння электроннай публікацыі дакумента                                                     |     | 5 | 108   | 50         | 30     |              | 20         |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 108                     | 50          | 3            |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.5.3    | Методыка вызначэння якасці сістэм электроннага дакументазвароту / Методыка ацэнкі сістэм архіўнага захоўвання электронных дакументаў                   |     | 6 | 118   | 54         | 30     |              | 24         |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 118                     | 54          | 3            |                         |             |  |                    |
| 2.5.4    | Арганізацыя працы архіва электронных дакументаў / Забеспячэнне захаванасці тэхнацатронных дакументаў                                                   |     | 6 | 118   | 54         | 30     |              | 24         |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 118                     | 54          | 3            |                         |             |  |                    |
| 2.6      | Модуль «Кіраванне персаналам»                                                                                                                          |     |   | 434   | 194        | 120    |              | 42         | 32        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  | БПК-3;<br>СК-6     |
| 2.6.1    | Працоўнае права Рэспублікі Беларусь                                                                                                                    |     | 5 | 108   | 50         | 30     |              |            | 20        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 108                     | 50          | 3            |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.6.2    | Дакументацыйнае забеспячэнне дзейнасці кадравай службы                                                                                                 |     | 5 | 98    | 36         | 20     |              | 16         |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 98                      | 36          | 3            |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.6.3    | Аўтаматызацыя кіравання персаналам                                                                                                                     | 5   |   | 120   | 66         | 40     |              | 26         |           |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 120                     | 66          | 3            |                         |             |              |                         |             |  |                    |
| 2.6.4    | Прафесійная этыка кіраўніцкай дзейнасці                                                                                                                |     | 6 | 108   | 42         | 30     |              |            | 12        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              | 108                     | 42          | 3            |                         |             |  |                    |
| 2.7      | Модуль «Гісторыя дакументавання дзяржаўнай дзейнасці ў Беларусі»                                                                                       |     |   | 216   | 86         | 60     |              |            | 26        |                        |             |              |                       |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  | БПК-1;<br>СК-7     |
| 2.7.1    | Арганізацыя дзейнасці канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага / Метрыка ВКЛ                                                                             |     | 3 | 108   | 36         | 26     |              |            | 10        |                        |             |              |                       |             |              | 108                     | 36          | 3            |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |              |                         |             |  |                    |

УЗГОДНЕНА

Начальнік Галоўнага ўпраўлення прафесійнай адукацыі  
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

\_\_\_\_\_ С. А. Каспяровіч  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

УЗГОДНЕНА

Прарэктар па навукова-метадычнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі  
«Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

\_\_\_\_\_ І. У. Цітовіч  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

| №<br>п/п                                     | Назва модуля, вучэбнай дысцыпліны, курсавога праекта (курсовой работы)                                                                                                             | Экзамены | Залікі | Колькасць акадэмічных гадзін |            |        |              |            | Размеркаванне па курсах і семестрах |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             | Код кампетэнцыі |             |              |             |                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|------------|--------|--------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                    |          |        | Усяго                        | Аўдыторных | 3 ix   |              |            |                                     | I курс              |             |             |                    |             | II курс              |              |             |                      |              | III курс             |             |              |                      |             | IV курс              |             |                 |             |              |             |                |
|                                              |                                                                                                                                                                                    |          |        |                              |            | Лекцыі | Лабараторныя | Практычныя | Семінарыя                           | 1 семестр, 18тыдняў |             |             | 2семестр, 17тыдняў |             | 3 семестр, 18 тыдняў |              |             | 4 семестр, 17 тыдняў |              | 5 семестр, 18 тыдняў |             |              | 6 семестр, 17 тыдняў |             | 7 семестр, 18 тыдняў |             |                 |             |              |             |                |
|                                              |                                                                                                                                                                                    |          |        |                              |            |        |              |            |                                     | Усяго гадзін        | Аўд. гадзін | Зал. адзнак | Усяго гадзін       | Аўд. гадзін | Зал. адзнак          | Усяго гадзін | Аўд. гадзін | Зал. адзнак          | Усяго гадзін | Аўд. гадзін          | Зал. адзнак | Усяго гадзін | Аўд. гадзін          | Зал. адзнак | Усяго гадзін         | Аўд. гадзін |                 | Зал. адзнак | Усяго гадзін | Аўд. гадзін | Зал. адзнак    |
| 2.7.2                                        | Гістарычныя традыцыі парламентарызму ў Беларусі / Дакументацыйнае забеспячэнне дыпламатычнай службы ў ВКЛІ                                                                         |          | 4      | 108                          | 50         | 34     |              |            | 16                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      | 108          | 50                   | 3           |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             |                |
| 2.8                                          | Модуль «Спецыяльныя сістэмы дакументацыі і дакументавання»                                                                                                                         |          |        | 206                          | 66         | 32     |              | 22         | 12                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             | СК-5,7,9       |
| 2.8.1                                        | Арганізацыя працы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб / Арганізацыя справаводства па адміністрацыйных працэдурах / Статыстычная дакументацыя / Навукова-тэхнічная дакументацыя | 5        |        | 98                           | 32         | 20     |              |            | 12                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      | 98          | 32           | 3                    |             |                      |             |                 |             |              |             |                |
| 2.8.2                                        | Сістэма аўтаматызацыі справаводства і дакументазвароту «ДЕЛО» / Сістэма міжведамаснага электроннага дакументазвароту                                                               |          | 6      | 108                          | 34         | 12     |              | 22         |                                     |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      | 108         | 34                   | 3           |                 |             |              |             |                |
| 2.9                                          | Модуль «Міжкультурная камунікацыя»                                                                                                                                                 |          |        | 180                          | 68         | 36     |              |            | 32                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             | СК-8           |
| 2.9.1                                        | Тэорыя і практыка міжкультурных камунікацый                                                                                                                                        | 5        |        | 90                           | 34         | 18     |              |            | 16                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      | 90          | 34           | 3                    |             |                      |             |                 |             |              |             |                |
| 2.9.2                                        | Дыпламатычны этыкет і пратакол                                                                                                                                                     |          | 5      | 90                           | 34         | 18     |              |            | 16                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      | 90          | 34           | 3                    |             |                      |             |                 |             |              |             |                |
| 2.10                                         | Модуль «Аналіз і ўдасканаленне інфармацыйнага забеспячэння»                                                                                                                        |          |        | 628                          | 290        | 178    |              |            | 112                                 |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             | БПК-4,5; СК-10 |
| 2.10.1                                       | Інфармацыйнае забеспячэнне кіравання                                                                                                                                               | 7        |        | 118                          | 48         | 30     |              |            | 18                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 118         | 48           | 3           |                |
| 2.10.2                                       | Арганізацыйнае праектаванне                                                                                                                                                        | 7        |        | 100                          | 36         | 20     |              |            | 16                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 36           | 3           |                |
| 2.10.3                                       | Экспертна-аналітычная дзейнасць                                                                                                                                                    |          | 7      | 100                          | 50         | 26     |              |            | 24                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 50           | 3           |                |
| 2.10.4                                       | Менеджмент якасці ў арганізацыі                                                                                                                                                    | 7        |        | 100                          | 48         | 30     |              |            | 18                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 48           | 3           |                |
| 2.10.5                                       | Інфармацыйная бяспека і абарона інфармацыі                                                                                                                                         | 6        |        | 120                          | 72         | 48     |              |            | 24                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      | 120         | 72                   | 3           |                 |             |              |             |                |
| 2.11                                         | Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю <sup>2</sup>                                                                                                                            |          | 5      | 90                           | 36         | 24     |              | 12         |                                     |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              | 90                   | 36          | 3            |                      |             |                      |             |                 |             |              |             | УК-6; БПК-6    |
| 3.                                           | Дысцыпліны спецыялізацыі                                                                                                                                                           |          |        | 694                          | 258        | 162    |              | 10         | 80                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             |                |
| 3.1                                          | Спецыялізацыя «Інфармацыйнае забеспячэнне дзейнасці арганізацыі»                                                                                                                   |          |        |                              |            |        |              |            |                                     |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             | БПК-5; СК-11   |
| 3.1.1                                        | Статыстычныя метады аналізу і апрацоўкі кіраўніцкай інфармацыі                                                                                                                     | 7        |        | 192                          | 50         | 30     |              | 10         | 10                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             | 192             | 50          | 3            |             |                |
| 3.1.2                                        | Мадэляванне працэсаў работы з дакументамі                                                                                                                                          |          | 7      | 100                          | 46         | 30     |              |            | 14                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 46           | 3           |                |
| 3.1.3                                        | Бізнес-планаванне інвестыцыйных працэсаў                                                                                                                                           |          | 7      | 100                          | 46         | 30     |              |            | 14                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 46           | 3           |                |
| 3.1.4                                        | Фарміраванне і рэалізацыя інвестыцыйных і інавацыйных працэсаў                                                                                                                     |          | 7      | 100                          | 46         | 30     |              |            | 14                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 46           | 3           |                |
| 3.1.5                                        | Банкі, фінансы, крэдыт                                                                                                                                                             |          | 7      | 100                          | 36         | 22     |              |            | 14                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 36           | 3           |                |
| 3.1.6                                        | Дакументы першаснага бухгалтарскага ўліку                                                                                                                                          |          | 7      | 102                          | 34         | 20     |              |            | 14                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 102         | 34           | 3           |                |
| 3.2                                          | Спецыялізацыя «Арганізацыйна-прававое забеспячэнне абароны інфармацыі»                                                                                                             |          |        |                              |            |        |              |            |                                     |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             | БПК-9; СК-12   |
| 3.2.1                                        | Асноўныя нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь. Інфармацыйнае заканадаўства                                                                                                | 7        |        | 192                          | 50         | 30     |              | 10         | 10                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 192         | 50           | 3           |                |
| 3.2.2                                        | Ахова персанальных даных                                                                                                                                                           |          | 7      | 100                          | 46         | 30     |              |            | 14                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 46           | 3           |                |
| 3.2.3                                        | Дзяржаўная служба ў Рэспубліцы Беларусь                                                                                                                                            |          | 7      | 100                          | 46         | 30     |              |            | 14                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 46           | 3           |                |
| 3.2.4                                        | Аўдыт інфармацыйнай бяспекі ў арганізацыі                                                                                                                                          |          | 7      | 100                          | 46         | 30     |              |            | 14                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 46           | 3           |                |
| 3.2.5                                        | Мясцовыя органы кіравання і самакіравання ў Рэспубліцы Беларусь                                                                                                                    |          | 7      | 100                          | 36         | 22     |              |            | 14                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 100         | 36           | 3           |                |
| 3.2.6                                        | Абарона інфармацыі пры арганізацыі міжнароднага супрацоўніцтва                                                                                                                     |          | 7      | 102                          | 34         | 20     |              |            | 14                                  |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 | 102         | 34           | 3           |                |
| 3.                                           | Факультатыўныя дысцыпліны                                                                                                                                                          |          |        |                              |            |        |              |            |                                     |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             |                |
| 3.1                                          | Універсітэцкага ўзроста                                                                                                                                                            |          | /2     |                              |            |        |              |            |                                     |                     |             |             | /54                | /34         |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             |                |
| 3.2                                          | Уводзіны ў спецыяльнасць                                                                                                                                                           |          | /1     |                              |            |        |              |            |                                     | /44                 | /20         |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             |                |
| 3.3                                          | Фізічная культура                                                                                                                                                                  |          | /5,6   | /70                          | /70        |        |              | /70        |                                     |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      | /36         | /36          |                      | /34         | /34                  |             |                 |             |              |             |                |
| 4.                                           | Дадатковыя віды навучання                                                                                                                                                          |          |        |                              |            |        |              |            |                                     |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             |                |
| 4.1                                          | Фізічная культура                                                                                                                                                                  |          | /1-6   | /350                         | /350       |        |              | /350       |                                     | /72                 | /72         |             | /68                | /68         |                      | /72          | /72         |                      | /68          | /68                  |             | /36          | /36                  |             | /34                  | /34         |                 |             |              |             | БПК-8          |
| 4.2                                          | Асновы прадпрыемальніцкай дзейнасці                                                                                                                                                |          | /3     | /54                          | /34        | /22    |              |            | /12                                 |                     |             |             |                    |             |                      | /54          | /34         |                      |              |                      |             |              |                      |             |                      |             |                 |             |              |             | УК-11          |
| 4.3                                          | Бяспека жыццядзейнасці чалавека                                                                                                                                                    |          | /6     | /102                         | /68        | /30    |              |            | /38                                 |                     |             |             |                    |             |                      |              |             |                      |              |                      |             |              |                      |             | /102                 | /68         | /3              |             |              |             | БПК-7          |
| Колькасць гадзін вучэбных заняткаў           |                                                                                                                                                                                    |          |        | 7360                         | 3542       | 1826   | 146          | 560        | 1004                                | 990                 | 526         | 26          | 1080               | 544         | 31                   | 1118         | 572         | 27                   | 1024         | 526                  | 30          | 1110         | 516                  | 30          | 926                  | 418         | 26              | 1112        | 440          | 33          |                |
| Колькасць гадзін вучэбных заняткаў у тыдзень |                                                                                                                                                                                    |          |        |                              |            |        |              |            |                                     | 29                  |             |             | 32                 |             |                      | 32           |             |                      | 31           |                      |             | 29           |                      |             | 25                   |             |                 | 24          |              |             |                |
| Колькасць курсавых работ                     |                                                                                                                                                                                    |          |        | 3                            |            |        |              |            |                                     |                     |             |             | 1                  |             |                      |              |             |                      | 1            |                      |             |              |                      |             | 1                    |             |                 |             |              |             |                |
| Колькасць экзаменаў                          |                                                                                                                                                                                    |          |        | 28                           |            |        |              |            |                                     | 4                   |             |             | 5                  |             |                      | 3            |             |                      | 5            |                      |             | 4            |                      |             | 3                    |             |                 | 4           |              |             |                |

|                   |    |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-------------------|----|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Колькасць залікаў | 37 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |  |
|-------------------|----|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|

| IV. Вучэбныя практыкі               |         |        |                   | V. Вытворчыя практыкі     |         |        |                    | VI. Дыпломнае праектаванне |        |                   | VII. Выніковая атэстацыя                                                                  |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------------|---------------------------|---------|--------|--------------------|----------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва практыкі                      | Семестр | Тыдняў | Заліковых адзінак | Назва практыкі            | Семестр | Тыдняў | Заліковы х адзінак | Семестр                    | Тыдняў | Заліковых адзінак | Дзяржаўны экзамен па спецыяльнасці, напрамку спецыяльнасці Абарона дыпломнай работы ў ДЭК |
| Архіўна-справаводная (азнаямленчая) | 2       | 2      | 3                 | Дакументазнаўчая          | 6       | 3      | 4                  | 8                          | 8      | 12                |                                                                                           |
|                                     |         |        |                   | Арганізацыйна-кіраўніцкая | 8       | 4      | 6                  |                            |        |                   |                                                                                           |
| Інфармацыйна-тэхналагічная          | 4       | 2      | 3                 | Пераддыпломная            | 8       | 6      | 9                  |                            |        |                   |                                                                                           |

VII. Матрыца кампетэнцый

| Кодкампетэнцыі | Назва кампетэнцый                                                                                                                                                                                                                                           | Код модуля, вучэбнай дысцыпліны |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| УК-1           | Валодаць асновамі даследчай дзейнасці, ажыццяўляць пошук, аналіз і сінтэз інфармацыі                                                                                                                                                                        | 1.7, 1.8                        |
| УК-2           | Вырашаць стандартныя задачы прафесійнай дзейнасці на аснове прымянення інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій                                                                                                                                               | 1.5, 1.7                        |
| УК-3           | Ажыццяўляць камунікацыі на дзяржаўных і замежнай мовах для вырашэння задач міжасобаснага і міжкультурнага ўзаемадзеяння, удзелу ў дыскусіях на прафесійных тэмах                                                                                            | 1.2                             |
| УК-4           | Працаваць у камандзе, талерантна ўспрымаць сацыяльныя, этнічныя, канфесійныя, культурныя і іншыя адрозненні                                                                                                                                                 | 1.4                             |
| УК-5           | Быць здольным да самаразвіцця і ўдасканалення ў прафесійнай дзейнасці                                                                                                                                                                                       | 1.2, 1.4,                       |
| УК-6           | Праяўляць ініцыятыву і адаптавацца да зменаў у прафесійнай дзейнасці                                                                                                                                                                                        | 1.4, 1.8                        |
| УК-7           | Валодаць гуманістычным светапоглядам, якасцямі грамадзянскасці і патрыятызму                                                                                                                                                                                | 1.1.3, 1.6                      |
| УК-8           | Валодаць сучаснай культурай мыслення, выкарыстоўваць асновы філасофскіх ведаў у прафесійнай дзейнасці                                                                                                                                                       | 1.1.2                           |
| УК-9           | Выяўляць фактары і механізмы гістарычнага развіцця, вызначаць грамадскае значэнне гістарычных падзей                                                                                                                                                        | 1.6                             |
| УК-10          | Аналізаваць працэс станаўлення беларускай дзяржаўнасці, афармлення і ўмацавання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь                                                                                                                                            | 1.6                             |
| УК-11          | Аналізаваць і ацэньваць сацыяльна-значныя з’явы, падзеі, працэсы, праяўляць прадпрымальніцкую ініцыятыву, рэалізоўваць навуковыя, тэхнічныя, сацыяльныя інавацыі                                                                                            | 1.1.1, 4.2                      |
| УК-12          | Валодаць высокім узроўнем культуры палітычнага мыслення і паводзін, які дазваляе быць актыўным удзельнікам палітычнага жыцця краіны                                                                                                                         | 1.1.3, 1.6                      |
| УК-13          | Валодаць навыкамі здароўезберажэння                                                                                                                                                                                                                         | 4.1                             |
| БПК-1          | Ведаць асноўныя заканамернасці развіцця беларускай дзяржаўнасці на розных гістарычных этапах                                                                                                                                                                | 1.6, 2.7                        |
| БПК-2          | Дыялектычна думаць і аргументаваць свой пункт гледжання на падставе ведання і ацэнкі асноўных тэндэнцый грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і духоўна-культурнага развіцця краін і рэгіёнаў свету ў гістарычнай рэтраспектыве і на сучасным этапе | 1.6, 1.8, 2.3                   |
| БПК-3          | Прымяняць нормы права і ўдзельнічаць у падрыхтоўцы прававых актаў                                                                                                                                                                                           | 1.3, 1.4, 1.6, 2.6, 3.2         |
| БПК-4          | Адаптаваць і забяспечваць эфектыўнае прымяненне наўных і перспектывных праграмных і апаратных сродкаў для вырашэння задач па кіраванні дакументамі                                                                                                          | 1.3, 1.5, 1.7, 2.5, 2.10        |
| БПК-5          | Планаваць, арганізоўваць, рэалізоўваць і ўдасканальваць дзейнасць дзейнасці службаў дакументацыйнага, інфармацыйнага забеспячэння кіравання па кіраванні дакументамі                                                                                        | 1.3, 1.4, 1.7, 2.10, 3.1        |
| БПК-6          | Ажыццяўляць пошук, сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па перспектывах развіцця галіны, інавацыйных тэхналогіях, праектах і рашэннях                                                                                                                         | 1.3, 1.5, 2.11                  |
| БПК-7          | Валодаць асноўнымі метадамі абароны вытворчага персаналу і насельніцтва ад негатыўных уздзеянняў фактараў антрапагеннага, тэхнагеннага, натуральнага паходжання, ведамі асноў рацыянальнага прыродакарыстання і энергазберажэння                            | 4.3                             |
| СК-1           | Валодаць тэхнікамі і прыёмамі сучасных палітыка-аналітычных методах пры вывучэнні палітычных сістэм і працэсаў у гістарычнай рэтраспектыве і на сучасным этапе                                                                                              | 2.1.1                           |
| СК-2           | Прымяняць спецыяльную тэрміналогію на замежнай мове для забеспячэння мэт прафесійнай дзейнасці                                                                                                                                                              | 2.2                             |
| СК-3           | Ажыццяўляць крытычную кампаратыўную ацэнку назапашанага досведу ў галіне дзяржаўнага кіравання                                                                                                                                                              | 2.3                             |
| СК-4           | Прымяняць метады і дасягненні спецыяльных гістарычных дысцыплін для выяўлення, знешняй крытыкі і інтэрпрэтацыі гістарычных крыніц                                                                                                                           | 2.4                             |
| СК-5           | Фармуляваць і рэалізоўваць задачы па праектаванні, эксплуатацыі і ўдасканаленні аўтаматызаваных інфармацыйных сістэм і сістэм кіравання, прымаць удзел у распрацоўцы найноўшых інфармацыйных тэхналогій                                                     | 2.5, 2.8                        |
| СК-6           | Удзельнічаць у выпрацоўцы і рэалізацыі рашэнняў па кіраванні персаналам з улікам навуковых, прававых і этычных патрабаванняў, выкарыстоўваць кмп’ютэрызаваныя метадыкі пошуку, падбору, навучання і развіцця персаналу                                      | 2.6                             |
| СК-7           | Ведаць і ацэньваць заканамернасці развіцця сістэм дакументавання і сістэм дакументацыі на розных гістарычных этапах                                                                                                                                         | 2.7, 2.8                        |
| СК-8           | Ажыццяўляць камунікацыю ў глабальнай прасторы і міжкультурным асяроддзі                                                                                                                                                                                     | 2.9                             |
| СК-9           | Распрацоўваць уніфікаваныя формы дакументаў, уніфікаваныя сістэмы дакументацыі, табелі дакументаў рознага прызначэння і ўзроўню кіравання, класіфікатары дакументнай інфармацыі                                                                             | 2.8                             |
| СК-10          | Ажыццяўляць аналіз і ўдасканаленне інфармацыйнага забеспячэння кіравання ў арганізацыях незалежна ад іх узроўню                                                                                                                                             | 2.10                            |
| СК-11          | Абіраць і прымяняць эфектыўныя рашэнні па інфармацыйным забеспячэнні дзейнасці арганізацый                                                                                                                                                                  | 3.1                             |
| СК-12          | Удзельнічаць у арганізацыйна-прававым забеспячэнні абароны інфармацыі                                                                                                                                                                                       | 3.2                             |

Распрацаваны ў якасці прыклада рэалізацыі адукацыйнага стандарту па спецыяльнасці 1-26 02 04 «Дакументазнаўства (па напрамках)».

<sup>1</sup> Курсавыя работы выконваюцца па любой са спецыяльных дысцыплін.

<sup>2</sup>Пры складанні вучэбнага плана ўстановы вышэйшай адукацыі вучэбная дысцыпліна «Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю» плануецца ў якасці дысцыпліны кампанента ўстановы вышэйшай адукацыі.

УЗГОДНЕНА

Дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводстве  
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь  
\_\_\_\_\_. В.І.Кураш  
\_\_\_\_\_.2021

Старшыня ВМА па адукацыі ў галіне кіравання  
\_\_\_\_\_. В.В.Даніловіч  
\_\_\_\_\_.2021

Старшыня НМС па дзяржаўным кіраванні  
\_\_\_\_\_. А.С.Лапцёнак  
\_\_\_\_\_.2021

Рэкамендаваны да зацвярджэння Прэзідыумам Савета ВМА па адукацыі ў галіне кіравання

Праатакол № \_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_ 2021 г.

УЗГОДНЕНА

Начальнік Галоўнага упраўлення прафесійнай адукацыі  
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь  
\_\_\_\_\_. С.А.Каспяровіч  
\_\_\_\_\_.2021

Прарэктар па навукова-метадычнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі  
«Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»  
\_\_\_\_\_. І.У.Цітовіч  
\_\_\_\_\_.2021

Эксперт-нормакантралёр  
\_\_\_\_\_. Ю.М.Лаўрыновіч  
\_\_\_\_\_.2021